

З САКАВІКА АДЗНАЧАЕЦЦА СУСВЕТНЫ ДЗЕНЬ ПІСЬМЕННІКА

Гісторыя ўзнікнення свята

Сусветны дзень пісьменніка ўзнік у канцы 20 стагоддзя. На 48-м з'ездзе пісьменніцкага клуба было вырашана заснаваць новае свята. З тых часоў, а менавіта з 3 сакавіка 1986 года, гэтая дата стала памятнай для пісьменнікаў з усяго свету. Свята стала міжнародным. Дзень пісьменніка, на жаль, з'явіўся вельмі позна. Як ні дзіўна, майстры слова былі сярод людзей яшчэ задоўга да з'яўлення пісьменства. У тыя часы іх творы не выдавалі на паперы, а перадавалі з вуснаў у вусны. Да нашых дзён імёны многіх творчых дзеячаў проста не захаваліся і былі згубленыя. Але без іх не было б ні сучасных аўтараў, ні літаратуры ў цэлым. Многія стагоддзі пісьменніцтва не лічылася сур'ёзным заняткам. Аўтары рабілі гэта для сябе. Лічылася, што прадаваць творы мастацтва – гэта грэх.



Шаноўныя калегі!

Чым даўжэй мы займаемся абранай справай, тым больш пераконваемся ў тым, што пісьменніцтва мае дачыненне не толькі і не столькі да мастацтва. Слова, вобраз, энергія творчасці натхняюць нас і нашых чытачоў на самааналіз, на пошук свайго месца, сваёй ролі ў свеце людзей. Лёс пісьменніка часам непрадказальны і нярэдка трагічны. Выпрабаванне славай можа стаць забыццём. Невядомасць можа перакрыць шляхі да чытача і зрабіцца бязлітасным прысудам. Колькі іх, нашых таленавітых, адораных калегаў скончылі свае дні ў адзіноце і галечы. Колькі іх і сёння маюць патрэбу ў дапамозе і ўвазе. Таму давайце памятаць аб прамым прызначэнні літаратуры – саграваць душы людскія, праліваць святло на забытыя ісціны, выходзіць добрыя пачуцці, абараняць гістарычную праўду, дапамагаць кожнаму з нас адпавядаць званню Чалавека. І няхай наклады кніг не такія высокія, як хацелася б, а кожны міг поспеху каштуе мноства пакут і бяссонных начэй. Сёння мы не самотныя. Таму што мы разам; за намі – Саюз. З прафесійным святам, дарагія калегі-пісьменнікі. Здароўя і творчага натхнення ўсім нам!

ГАА СПб
